

і ўздоўж тых дарог выгналі кукурузу як не да трох мэтраў, так бы мовіць — інспектар-ахоўчую паласу. А на асноўнай зямлі сеялі тое, што радзіла спакон вякоў.

І цяпер кукуруза расыце там, дзе й расла. Напамінаў пра сумна-вясёлыя часіны стаяць толькі вялізныя сіласныя вежы, якія так ніколі й не працавалі — як мінарэты ў паўночных краях. А Хрушчоў атрымаў у народзе мянушку „*Mікіта-кукурузынік*“...

Кулак

Сярэсук Сокалаў-Воюш

Удар кулаком аб стол — апошні вядомы нам жэст Купалы.

Кулак — слова цюрскае, якое ўзыходзіць да турэцкага *kol* — рука.

Кулак — зброя. „*Ударам кулака быка валіць*“ — кажуць пра дужага чала-века. Кулачны бой — ці не адзін зь першых відаў спорту ў Беларусі. Кулаком почасту вырашаюць спрэчныя пытаньні.

„*Ісьці на кулачкі*“ — удзельнічаць у бойцы.

„*Ударыць кулаком аб стол*“ — кажуць пра того, хто пры дапамозе такога ўдару спадзяеца развязаць свае праблемы з начальствам, або пра начальніка, які хоча гэткім чынам псыхалягічна атакаваць падначаленых.

Кулак — вораг савецкай улады, багаты селянін-улаšынік, які не зымірыўся з бальшавіцкім рабаваньнем вёскі і са зброяй у руках бараніў сваё права на працу і прыстойнае жыццё.

Трагічны кантэкст XX стагодзьдзя — *раскулачванье*. Гэтае слова, паводле слоўнікаў, азначае пазбавіць кулакоў зямлі і сродкаў вытворчасці. Паводле жыцця яно азначала арышт, допыты, катаваньні, высылку або расстрэл.

Культ

Аляксандар Лукашук

Культ — слова ня наскае, гэта лаціна, і этымалягічны слоўнік беларускай мовы съцвярджае, што пазычанае яно праз расейскую мову. Той, хто ведае традыцыйныя лаціны ў Беларусі і беларускай лацінкі, з гэтай высновы акадэмічнага мовазнаўства ня стане рабіць *культу*, а проста пасъмляеца.

Паняцце „*культ*“ звязанае з рэлігіяй — абагаўленынем. Гэтае слова часцей за ўсё гучала ў Беларусі ў сярэдзіне 50-ых, калі прапагандысты зачытвалі сакрэтны даклад Мікіты Хрушчова на ХХ з'езьдзе кампартыі: тлумачэныне з'верстваў камунізму *культам* адной асобы было надзвычай папулярным і эфектыўным сродкам падмены паняцця і падману народу. Удала знайдзеная формула затрымала адкрыцьцё праўды і вяртаньне справядлівасці на дзесяцігодзьдзі — сам выраз „*культ асобы*“ стаўся *культам*.

Корань „*культ*“ напрасткі звязаны з *культурай*, уваходзіць у розныя складаныя слова, якія існавалі адно ў савецкай мове — *культпаход*, *культтавары*, *культмасавы*, *культтармеец*. Апошнія ўтварэнні ўжо зусім блізкае да „*кулі*“ — і хоць этымалягічна „*куля*“ ня мае ніякага дачынення да „*культу*“, гісторыя ХХ стагодзьдзя звязвае іх непарыўна.